

АД НАТАТНІКА ДА ШПАЛЕРАЎ

Налета Добрушская папяровая фабрыка «Герой працы» будзе адзначаць сваё 150-годдзе. Цяпер вядомае на ўсю краіну прадпрыемства ўваходзіць у склад ААТ «Кіруючая кампанія холдынга «Беларускія шпалеры».

Між тым ідэя аб стварэнні папяровай вытворчасці на гэтых землях узнікла яшчэ ў знакамітага ваеннага дзеяча Расійскай імперыі, уладальніка Гомельскага маёнтка генерал-фельдмаршала, графа Івана Паскевіча. У 1849 годзе ён даваў адпаведнае распараджэнне. Аднак ажыццявіць гэта задуму змог толькі яго

Да канца XIX стагоддзя Добрушская папяровая фабрыка стала самым буйным прадпрыемствам у краіне. У 1903 годзе ў «Спісе фабрык і заводаў Расійскай імперыі» яна заняла восьмае месца. Тады на ёй працвала больш за 900 чалавек. Між іншым, прыкладна столькі тут працуе і цяпер.

* У 1877 годзе Добрушскую папяровую фабрыку ўзначаліў Антон Ступльгінскі. Гэта пры ім у 1882 годзе заснавана першая ў Беларусі вытворчая лабараторыя, дзе распрацоўваліся прагрэсіўныя метадыкі вызначэння якасці целюлозы і паперы. У 1889 годзе тут была пабудавана першая ў Беларусі электрастанцыя з паравой машынай. З 1894 года прадпрыемства першым у Расіі перайшло на 8—9-гадзінны рабочы дзень.

нашчадак, царскі генерал-ад'ютант Фёдар Паскевіч. У 1870 годзе Фёдар Іванавіч у невялікае сяло Добруш за прасіў замежных і расійскіх спецыялістаў — для стварэння тут новага прадпрыемства.

Першай прадукцыяй некалі стала папера абгортаная для пакавання цукру і тытуню, «запалкавая» для друкавання этыкетак. Пасля таго як у 1873 годзе на Венскай прамысловай выстаўцы закупілі другую папераробную машыну, у Добрушы

сталі вырабляць вышэйшыя гатункі пісчэй і друкавальнай паперы. **Дырэктар філіяла Рамас РАДЗЕВІЧ** адзначае, што сёння, зразумела, асартымент пашыраны значна:

— Акрамя пісчэй, чарцёжнай, рысавальнай паперы, выпускаем вокладачную, абгортаную і шпалерную. Папера вытворча-тэхнічнага

ту складае звыш 42 %. Летась тэмп росту аб'ёму вытворчасці прадукцыі склаў 125,4 % пры заданні 102,9 %.

Сёння добрушскія вытворцы паперы ганацца нядарна асвоенай інавацыйнай прадукцыяй, якая ў Беларусі больш нідзе не выпускаецца. Аналагічная прывозіцца з еўрапейскіх краін. Размова ідзе пра паперу




Што датычыцца паперы для шпалераў маркі F, яна прызначана для выпуску вінлавай шпалераў на флізелінавай аснове. За кошт дабаўлення спецыяльных валокнаў у структуру паперы яна валодае палепшанымі трываласнымі характарыстыкамі. Значыць, у яе большая даўгавечнасць. Шпалеры, зробленыя з такой паперы, служаць даўжэй і пры гэтым не страчваюць выгледу. Пры гэтым новая шпалерная папера значна лягчэйшая за традыцыйную. Дарэчы, друкуюць малюнак і выпускаюць прадукт з такой паперы на прадпрыемстве ў Гомелі. Гэты праект, гаворыць **галоўны інжынер Аляксандр МАРТЫНАУ**, з'яўляецца імпартазамшчальным:

— Важна, што абодва інавацыйныя віды паперы асвоены на мадэрнізаваным намі папераробным абсталяванні. Мы зрабілі аўтаматызацыю тэхнічных працэсаў і кантролю якасці. Гэта ўрэшце дазволіла павысіць якасць прадукцыі.

Важным кірункам работы філіяла «Добрушская папяровая фабрыка «Герой працы» ААТ «Кіруючая кампанія холдынга «Беларускія шпалеры» былі і застаюцца сацыяльныя пытанні. Гэта паляпшэнне умоў і ахова працы, прафілактыка і зніжэнне захворванняў, арганізацыя і аплата працы, арганізацыя належнага вытворчага побыту, работа аб'ектаў сацыяльнага і грамадскага харчавання.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.



Сушыльшчык Аляксандр КАВЕРЗНЕЎ.

прызначэння займае звыш 90 % у агульным аб'ёме. Таксама ўсім у Беларусі вядомыя сшыткі школьныя і агульныя, альбомы і блокі для малявання і чарчэння, папера спажаўецкая, нататнікі, запісныя кніжкі, календары, брашурны і буклеты. Агульны пералік прадукцыі, якая выпускаецца на Добрушскай папяровай фабрыцы «Герой працы», налічвае каля 90 відаў тавараў.

Сваю прадукцыю папяровая фабрыка пастаўляе не толькі на ўнутраны, але і на знешні рынкі — у краіны блізкага і далёкага замежжа. Доля экспар-

для шпалераў маркі F і кардон для плоскіх слаёў маркі КПСБ (топ-лайнер). Гэтая прадукцыя мае палепшаныя характарыстыкі, тлумачыць **намеснік дырэктара па вытворчасці Міхаіл МЕЛЬНІКАУ**:

— Кардон КПСБ выпускаецца з ніжнім макулатурным слоём, а верхні ў яго — целюлозны. У далейшым ён выкарыстоўваецца пры вытворчасці гафратары экстрэ-класа. Перавага такога кардону ў палепшаных паліграфічных уласцівасцях верхняга слою. Менавіта на ім можна надрукаваць шматкаляровую якасную выяву.



Сушыльшчык Аляксандр ЛАГАЧОЎ.

СУЧАСНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ І МАДЭРНІЗАЦЫЯ

Добрушкае лясніцтва ўваходзіць у склад Гомельскага вопытнага лягаса Гомельскага дзяржаўнага вытворчага лесагаспадарчага аб'яднання. Лясніцтва мае вялікую плошчу — больш за 19 тысяч гектараў. Тры чвэрці з іх — землі, якія падвергліся забруджаванню пасля катастрофы на ЧАЭС. Зразумела, такія асаблівасці ўплываюць на дзейнасць арганізацыі, якая, дарэчы, па скупнасці паказчыкаў стала найлепшай сярод 179 лясніцтваў Гомельшчыны.

Тры гады, як Добрушкае лясніцтва ўзначаліў Вадзім Караленка. Ён пачынаў некалі з майстра. Ляснічы кажа, што ў 2016 годзе прыйшлося кардынальна змяніць стратэгію работы. Укараненне сучасных тэхналогій — гэта першапачатковая справа:

— Напрыклад, пры нарыхтоўцы драўніны дзедаўскія метады неактуальны. Раней валкай лесу займаліся леснікі, а гэта — не іх асноўная задача. Леснікі павінны ахоўваць лес ад шкод-

нікаў, пажараў, садзіць новыя дрэвы. Не паўсюль можа ўжывацца сучасная леснарыхтоўчая тэхніка, а вось умелы вальшчык з бензатэатрынай пілой зможа дабрацца і туды, дзе не пройдзе спецыялізаваная машына.

Менавіта таму цяпер у лясніцтве ёсць спецыялізаваная брыгада вальшчыкаў. Гіяць работнікаў працуюць па так званай скандынаўскай тэхналогіі. Суровыя мужчыны ў касках — віртуозы сваёй справы на дзялянках, дзе вядзецца нарыхтоўка драўніны. Вялізны хваёвы ствол за некалькі хвілін становіцца каштоўным будаўнічым матэрыялам пасля таго, як вальшчык спілуе галіны і распілуе на сартымент. Гэта адзначае, што дрэва падзелена на вызначаныя кавалкі.

— Калі дрэвы павалены правільна, — тлумачыць Вадзім Валер'евіч, — можна максімум якаснай драўніны з іх атрымаць. І ўсё залежыць ад талкавага вальшчыка. У брыгадзе ўсе працуюць вельмі акуратна і зладжана. Пасля чаго пагрузачныя машыны збіраюць гатовую драўніну і вязуць яе на склад. У нас такім чынам павысілася прадукцыйнасць працы ў разліку на аднаго чалавека. Заробак здзелна-праэміяльны. Таму людзі зацікаўлены працаваць і атрымліваюць ад 1400 да 1800 рублёў. Да таго ж спецыялісты самі вымяраюць аб'ём нарыхтаванай драўніны. Даняны мы пераправаляем. Магу сказаць, што нашы вальшчыкі сумленна працуюць. Калі раней у Добрушскім лясніцтве нарыхтоўвалі за месяц каля

На тэрыторыі лясніцтва знаходзіцца насаджэнне дуба чаршчатага, дзе растуць эталонныя дрэвы, якія выкарыстоўваюць для збору насення і далейшага развядзення культуры.

3200 метраў кубічных, то летась — больш за 4000.

Тое, што вялікія плошчы лясніцтва знаходзяцца на забруджанай радыёнуклідамі тэрыторыі, некалькі ўскладняе работу. Перш чым сячы драўніну з нейкага ўчастка лесу, пільвінне абавязкова правяраецца на ўтрыманне радыяцыйных элементаў. Да таго ж трэба пільна кантраляваць, што ідзе на дровы, а што — на дзелавую драўніну.

далучаюцца да важнай справы. А восенню мы разам праводзім акцыю «Чысты лес».

Штогод супрацоўнікі лясніцтва нямаюць намаганняў і сродкаў накіроўваюць на наведзенне парадку ў лясным фондзе. Напрыклад, пазалета была прыбраная ад смецця лесапаласа ўздоўж аўтадарогі М-10, высаджаны дрэўцы каля пасёлка Рассвет, прыбраны звалкі ў лясах, закладзена алея каля царквы ў гонар святога Алега Бранскага. Летась пасадзілі 20 тысяч дрэў вакол скрываўна аўтамабільнага дарогі: Добруш — Гомель — Церахоўка — Рассвет. У такіх работах заўсёды прымаюць удзел прадстаўнікі БРСМ і супрацоўнікі раённай інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. Добраахвотнікаў абавязваюць неабходным інвентаром.

Устаноўка мабільных фотапастак у розных раёнах лесу таксама прыносіць плён. Звычайна іх выстаўляюць там, дзе нядобра сумленны грамадзяне выкідаюць смецце ці браканьеры спакуюцца на драўніну. Ляснічы гаворыць, што ў такіх выпадках на прафілактыку правапарушэнняў уздзейнічае не толькі штраф, але і «прайслаўленне» парушальнікаў у СМІ:



Ляснічы Вадзім КАРАЛЕНКА.

— Такая мера зменшыла колькасць парушэнняў, але лесна-парушэнні патрабуе да сябе павышанай увагі. Вядома, што апошнім часам па поўдні Беларусі распаўсюдзіўся жук-караед, з якім і мы вядзем барацьбу. У 2017 годзе з-за яго ў лясніцтве прыйшлося высекаць 80 гектараў лесу, а летась — каля 90. Гэтыя плошчы трэба наоў засадзіць дрэвамі. Дарэчы, сёлета плошчы, пашкоджаныя караедам, некалькі паменшыліся. Невялікія ачагі назіраем у асноўным на цяжкадаступных участках.

За апошнія два гады было шмат зроблена для мадэрнізацыі лясніцтва, адзначае Вадзім Валер'евіч:

— Абноўлены выглед набылі гаражы і склады, пабудаваны новыя навесы для абсталявання, памянаны агароджы. Дзякуючы дырэктару нашага лягаса Ігару Мікалаевічу Дзягцярыку, для Добрушкага лясніцтва закуплены два новыя трактары і аўтамабіль УАЗ. Для леснікоў — майстроў лесу — набылі тры матацыклы. Сёлета плануем правесці рамонт фасада і даху адміністрацыйнага будынка. Таксама будзем працягваць добраўпарадкаваць тэрыторыю лясніцтва.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.



Майстар лесу Вольга ЛАПОВЧЫКА два гады як працуе ў Добрушскім лясніцтве пасля заканчэння біялагічнага факультэта Гомельскага ўніверсітэта. Гаворыць, працаваць на прыродзе падабаецца. Цяпер вольга правярае якасць хваёвых шышак, прызначаных для атрымання насення.



Злева направа стаяць: вальшчыкі Анатоль ЗАХАРЧАНКА, Канстанцін БРУЯНКОЎ, Дзяніс АГЕВІЧ, Мікалай ТКАЧЭНКА; сядзіць: трактарыст Уладзімір ВАСІЛЕЎСКІ і вальшчык Якаў ШТАРК.

— Самае галоўнае — пасля высечкі пасадзіць маладыя дрэвы, — адзначае Вадзім Караленка. — Апошнія тры гады мы сеем і садзілі ад 100 да 160 гектараў лесу за кожны год. Нам у гэтай справе вельмі дапамагаюць валанцёры. Жыхары Добрушкага раёна кожную вясну